

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 122 (6701) 28 мая 1940 г., аўторак ЦЕНА 10 КАП.

# СЁННЯ ў НУМАРЫ:

Вялікі тэатр оперы і балета БССР выехаў у Маскву на дэкаду беларускага мастацтва.

**ПАРТЫЯНАЕ ЖЫЦЦЕ**

С. Рафэльсон — Скаржынец кандыдатуі стаж для большэвіцкага выхавання партыйнага палітупрацоўніка.

В. Назары — Партарганізацыя тэатра ў паўрыхтоўцы да дэкады.

Партарганы балоты ў вайсковых нагасных палі і сенамаші!

А. Матусовіч, Р. Сімковіч — Наступленне на балоты.

Н. Сурначоў — Асушаюць і асваіваюць новыя землі.

**АРТЫКУЛЫ**

П. Галубіоў — Героіна калгаснай працы.

В. Кіроцін — «Джэнгар» — калмыцкі нацыянальны эпас.

А. Носінаў — У барацьбе за Украіну.

А. Мінькоў — Урокі першых дзён іспытаў.

К. Пярх — Аднавіць гатчарныя промыслы.

М. Маснін — Паспяхова асваіваюць новыя нормы.

**ЗА РУБЕЖОМ**

Зьездка германскага камандавання. Паведамленні саюзнікаў.

Дэб'янік ваясных дзеянняў 26 мая.

Надзвычайныя меры прыняты ў Англіі.

Ваенныя падрыхтаванні Італіі.

Англя-французскі блок і Іспанія.

Візіт Рэйно ў Лондан.

Паведамленне «Палітбюро» аб самагубстве Гамелена.



На мітынг, прысьвечаным ад'езду калектыва Беларускага Дзяржаўнага Тэатра оперы і балета БССР для ўдзелу ў дэкадае беларускага мастацтва ў Маскву. НА ЗДЫМКУ: Зьездка—група артыстаў на пероне вакзала, у цэнтры—на трыбуне мітынга, справа—дэці кх-графічнага аддзялення рэспубліканскага тэатральнага пучалішча. Фото В. Дыгана.

## ЛІКВІДАВАЦЬ АДСТАВАННЕ ТАРФЯНОЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ!

Тарфяная прамысловасць БССР з'яўляецца асноўнай паліўна-энергетычнай базай рэспублікі. Значэнне яе выключна вялікае для ўсіх галін народнай гаспадаркі. За годы другой сталінскай пяцігодкі яна ператварылася ў адну з вядучых галін прамысловасці. У 1939 годзе ўдзельная вага торфу ў паліўным балансе БССР складала 67,5 проц.

З года ў год павяшчаецца тэхнічная аснашчонасць тарфяной прамысловасці. Уведзены новыя ўдасканаленыя спосабы торфазабытчы: фрезеры, багерны, скрэперны, вялікі і малы гіраторф. Краіна ўкаладае ў тарфяную прамысловасць казасныя сродкі. Агульная сума капіталаўкладанняў у другой пяцігодцы складала па БССР 67 мільянаў рублёў. Шостае сесія Вярхоўнага Савета СССР асцягавала дэдактыва лічба 10 мільянаў рублёў на павелічэнне торфазабытчы ў 1940 г. у нашай рэспубліцы.

XVIII з'езд КП(б)Б узяў за работу паліўнай прамысловасці асаблівую ўвагу. Тарфянікі Беларусі атрымалі баявую дырэктыву — максімальна фарсавана развіццё торфазабытчы. Гэта важнейшае ўказанне з'езда адлюстроўвае надзвычайныя інтарэсы дзяржавы расквіці ўсіх галін прамысловасці БССР. Быстрымі ўздымі паліўнай прамысловасці — гэта адна з неабходных працэсак паспяховай барацьбы за выкананне велічэй праграмы траціа сталінскай пяцігодкі.

У 1940 годзе па плану павіна быць здабыты 3.384 тыс. тон торфу. Тарфянікі выкарыстоўваюць усё неабходныя ўмовы для выканання і перавыканання гэтай праграмы. І гэтым непаўлучальна, калі Наркамат мисовай паліўнай прамысловасці з першых-жа дзён новага сезону не выконвае сваёй плана. За прапашуючы месяц ужо неадна раз краіне 128 тысяч тон торфу. З 19 торфазаваў толькі 3-4 выконваюць свае сутачныя заданні. Такія буйныя заводы, як Асіторф, «Чырвоны сцяг», імені Орджанікідзе, «Савёба», знаходзяцца ў працы.

Дрэнная падрэзатка па торфазабытчы, якасцасовы пуск у эксплуатацыю ўсіх машын і агрегатаў, доўгая «раскачка» ў пачатку сезона прывялі да рэзкага адставання тарфяной прамысловасці.

Сур'езнае становішча стварылася на торфазавадзе «Чырвоны сцяг». Ён недаду 20 тысяч тон торфу. На гэтым прадпрыемстве няма большэвіцкага парадку. Дырэктар заводу тав. Шубека, партгор тав. Палыца самаўхіліліся ад кіраўніцтва і не адчуваюць ніякай адказнасці за выкананне плана торфазабытчы. На гэтым завазде горш чым іе арганізацыя работа брэгата. Машыны працуюць механічна, аварыі, нізкая прдукцыйнасць працы тарфянікаў, — усё гэта тут перапыць, з усімі гэтымі агіднасцямі мірацца.

У правільнай арганізацыі работы менавіта ў, у павышэнні каэфіцыента скарыстання абсталявання крыюцца невычарпальныя рэзервы. Трэба толькі навесяці элементарны парадак на рабочым месцы, свосчасова і шырока распаўсюджаць вопыт лепшых стыханаўцаў.

Стыханаўцы гіраманторшчыкі Асіторфа тт. Аксёнава, Марчанка, Маронкі, Гарах і іншыя пачалі працаваць на шкідных графіках. Яны разбіваюць плошчу торфазавадзкі на ўступы, вызначаюць месца стыханых гіраманторшаў. Кожны гіраманторшчык загады ведае чарговася прамысла кар'ера і колькі яму трэба размыць уступы. Працуючыя новымі метадамі работы, які выконваюць свае менавіта заданні больш чым на 200 проц. Вопыт гэтых стыханаўцаў, аднак, не перадаецца на ўсе ўчасткі. Многія брэгаты на завазде яшчэ не выконваюць сваіх норм.

Камандзіры вытворчасці, інжынерна-

## ШЧАСЛІВАЙ ДАРОГІ!

Вялікі тэатр оперы і балета БССР выехаў у Маскву на дэкаду беларускага мастацтва

Учора вечарам спецыяльным поездам выехаў у Маскву на дэкаду беларускага мастацтва буйнейшы тэатральны калектыў рэспублікі — Вялікі дзяржаўны тэатр оперы і балета БССР. Сталіна падарыла ўдзельнікам дэкады ўрачыстыя провады.

На пероне вакзала сабраліся каля 4.000 працоўных, імяцікі прастаўнікі партыйных, савецкіх, грамадскіх арганізацый, работнікі мастацтваў, літаратуры, журналісты. Яны прылілі сцягі, пуюны разнастайныя лаучыні і горасці за партыю большэвікоў, за лепшага друга беларускага народа, вялікага Сталіна, дзякуючы яму БССР дабілася найвялікшых поспехаў на ўсіх участках гаспадарчага і культурнага будаўніцтва.

Сярод прыважаўных — сакратар ЦК КП(б)Б тав. Малін, старшыня Соўнаркома БССР тав. Кісялёў, загадчык арганіструктурскім аддэлам ЦК КП(б)Б партгор Іванка тав. Якізінаў, сакратар абкома партыі тав. Матвееў, сакратар гаркома партыі тав. Власаў, партарганізацыя тт. Броўка, Глеба і іншыя.

У саставе калектыва тэатра, выехаўшага ў Маскву, — 619 чалавек на чале з мастацкім кіраўніком тав. Шпелінавым. Тут — паронная артыстка БССР тав. Александровічкая, гадоўны дырэктар-арганізацыя тав. Грубін, заслужаны дзеяч мастацтваў дырэктар тав. Шнейраў, мастацкі кіраўнік балета тав. Ермалаў, заслужаны артыст рэспублікі тт. Дзюбінаў, Валочін, Млодэк, Арсенка, Друкер, Алексеева, Нікалаева і інш. вялікія майстры операга мастацтва.

Разам з калектывам тэатра выехалі аўтары юкальных опер «Ветка шчаця», «У пущах Палесся», «Міхась Пагорны» і балета «Салавей» — адуштаты Вярхоўнага Савета БССР, кампазітары тт. Туранкаў, Вагатыроў і кампазітары тт. Піконі і Брошнер.

Тав. Власаў, адкрываючы мітынг, горава вітае артыстаў тэатра оперы і балета, удзельнікаў дэкады беларускага мастацтва ў Маскву.

Майстар завада імені Кірава тав. Васілеўскі, які вітаў удзельнікаў дэкады ад

## ВІТАЮ АРТЫСТАЎ БРАЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ

Вітаю дарэгіх таварышоў па мастацтву — антураў і антрыс брацкай беларускай рэспублікі. Ад душы жадаю, каб вашы спектаклі ў Маскве сталі новым бліскучым святкам савецкага тэатра.

В. І. КАЧАЛАЎ, народны артыст СССР, ордэнаносца

## ПРЫВЕТ І НАЙЛЕПШЫЯ ПАЖАДАННІ

Операе мастацтва—адно з самых цяжкіх і складаных. Беларусь раней не мела сваёй нацыянальнай оперы. Стварэнне таго тэатра—вельмі важная перамога. Яна сведчыць аб тым, што беларускае мастацтва быстра ідзе наперад. Гэта ярка гаворыць аб той вельмізнай увазе, якую аказваюць наша партыя і ўрад развіццю культуры.

Жадаю поспеху ўдзельнікам дэкады.

Упэўнен, што беларускае операе, маючае выдатных кіраўнікоў і выканаўцаў, узабагачыць савецкае операе мастацтва новымі дасягненнямі.

Прывет і найлепшыя пажаданні артыстам БССР!

І. С. КАЗЛОУСІЎ, заслужаны артыст РСФСР.

## Ад душы жадаю поспеху

Народы СССР даўно знаёмы з выдатнай беларускай народнай творчасцю, з літаратурнымі творами таніх пісьменнікаў, лі Яна Нупала і Якуб Колас, з выдатнымі беларускімі песнямі і пляскамі. Некаторыя з іх, як напрыклад танец «Лявоніха», песня «Будзьце здаровы, мывіце багата»—сталі аднымі з самых папулярных ва ўсёй нашай краіне.

Дэкада беларускага мастацтва дае нам магчымасць яшчэ лепш знаёміцца з беларускай музыкай, з драматычным і операм мастацтвам.

Нежная дэкада нацыянальнага мастацтва ўзабагачае савецкую культуру. Няма сумнення, што і гэта дэкада яшчэ больш узабагачыць нашу многанациональнае мастацтва.

Ад душы жадаю поспеху.

В. І. ЛЕБЕДЗЕУ-МУМАЧ, парт-арганізацыя.

## Рэспубліканская нарада работнікаў харчовай прамысловасці

Учора ў Мінску адкрылася рэспубліканская нарада работнікаў харчовай прамысловасці, скліканая ЦК КП(б)Б і Соўнаркомом Беларусі. У работе нарады прымаюць удзел 400 чалавек—прадстаўнікі абкомаў КП(б)Б і аблвыканкомаў, дырэктары прадпрыемстваў, работнікі наркаматаў харчовай і мяса-малочнай прамысловасці БССР, прамааперацыі і гандлёвыя арганізацыі.

Пасля ўступнага слова старшыні Соўнаркома БССР тав. Кісялёва з дэкламацыяй аб становішчы і задачах мясцовай харчовай прамысловасці выступіў намеснік старшыні ЦК БССР тав. Ванеў. Тав. Ванеў паставіў перад работнікамі харчовай прамысловасці рад канкрэтных задач. Ён заклікаў удзельнікаў нарады па-большэвіцку змагацца за ажыццяўленне рашэнняў XVIII з'езда ВКП(б) і XVIII з'езда КП(б)Б, рушыць наперад большэвіцкімі тэмпамі развіццё мясцовай харчовай прамысловасці рэспублікі.

Пасля дэкламацыі тав. Ванева выступілі ў сярэдках тт. Гізін (Матвееўскі аблвыканком), Гудман (Беластоцкі аблвыканком), Кал (намеснік старшыні Палескага аблвыканкома), Салаўёў (нарком мяса-малочнай прамысловасці БССР) і іншыя.

Сёння нарада прадаўжае сваю работу.

## ВАЙНА ў ЗАХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ

### Зьездка германскага камандавання

БЕРЛІН, 27 мая. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае наступную зьездку стаяў вярхоўнага гадоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Германіі:

«У Фландрыі і ў Артуа германскія войскі прадаўжаюць сваё наступленне, злучаючы калыце вакол акружаных непрыяцельскіх арміяў. На поўнач ад Менена германскімі войскамі удаюся прарваць непрыяцельскі фронт аж да Іпра. Як і ў мінулыя дні, буйныя злучэнні германскай авіяцыі атакавалі непрыяцельскія палачыні, такім чынам прафасоўванне германскіх войск. Асноўны удар германскай авіяцыі быў накіраван супроць раёна, дзе запыты непрыяцельскіх арміяў. На паўночных ўсход ад Лана германскія войскі адбілі контратаку французскіх каланіяльных войск са стратамі для непрыяцеля. Як ужо ўказвалася ў спецыяльным паведамленні, паў Кале. У раёне Булонь выведзены са строю адзін непрыяцельскі эсмінец, які загараўся. Спраба англічан перакінуць праз Ла-Манш у Англію частку сваіх войск была адбіта германскай авіяцыяй, якая зноў бабарылава па парты, якія астатнія яшчэ ў руках непрыяцеля на бэльгійска-французскім узбярэжжы Ла-Манша. У Дюнкерку партыя збудаванні агрунута поплем.

На паўднёвым фронце — ніякіх асобных падаў. Германская авіяцыя бабарылава таксама аэрадромам ў ваколіцах Парыжа, транспартажны збудаванні на поўдзень ад Рэйкса і паходныя камоны непрыяцельскіх войск. Толькі на адным аэрадроме было знішчана 20 непрыяцельскіх самалётаў. Страты непрыяцеля ў паветры за ўчарашні дзень склалі 73 самалёты, з іх 32 збыты ў паветраных баях, 15—знішчаны артылерыяй, астатнія знішчаны на зямлі. 15 германскіх самалётаў не вярнуліся на свае базы.

У раёне Нарвіка учора зноў былі высаджаны гора-стралковыя парашутнікі дэсанты. 24 мая ў Офотэн-Фюрдзе каля Нарвіка на адзін авіяносец былі скінуты бомбы. 25 мая, як паведамлялася, гэты-ж авіяносец быў зноў пахвернуты бабарыраўцы каля Харстава. У авіяносец палілі 3 бомбы, спрыт іх адна буйнага калібра. Авіяносец патаўнуў. У выніку патавання бомб патаўнуў таксама адзін гандлёвы параход, водазмяшчальнік у 8.000 тон. Адно буйнае ваеннае судно, два крэйсера і адзін транспарт водазмяшчальнік 18 тыс. тон цяжка пашкоджаны. Некаторыя з іх загараўся. На адным з аэрадромаў знішчана многа самалётаў. У лоч на 27 мая непрыяцель прадаўжаў сваю беспарадачную бабарыроўку невастаных аб'ектаў Заходняй Германіі, не прычыніўшы пры гэтым вялікіх страт.

### Паведамленні саюзнікаў

ПАРЫЖ, 27 мая. Афіцыйнае паведамленне, што на паўночным фронце некалькі атач праціўніка адбыты. Ла Сома саюзнікі занялі новыя пункты пераправы праз раку. У раёне Монмэзі моцная атака праціўніка адбіта.

ЛОНДАН, 27 мая. У камюніке міністэрства авіяцыі гаворыцца, што англійская авіяцыя бабарырава па пазыцыі германскіх войскаў, а таксама важныя чыгуначныя вузлы. На адным з аэрадромаў ўспыхнуў пажар, сур'езна пашкоджаны антары. Пабыў Гельдэрна (на галандскай граніцы) знішчаны пеез з германскімі войскамі, а таксама таварны пеез. Збудаванні канала, алуачогага Маас з Рэйнах, вельмі пашкоджаны. Пабыў Намюра бабарыроўку падверга пеез, ішоўшы на выдучу. Палавыз пееза разбіта. Скінутыя англійскія самалёты запылілі бомбы выклікалі пажар на чыгуначнай станцыі Лувен. У Паўночна-Заходняй Германіі быў бабарырава аэрадром, размешчаны на паўночных ўсход ад Дортмунда. На аэрадроме ўспыхнуў пажар.

Як паведамляе агенства Рэйтэр, у «лонданскіх аўтарытэтных кругах учора вечарам абв'яраў германскія паведамленні аб узятці Кале. Па вестках, атрыманых з англійскіх і французскіх крыніц, Кале прадаўжае аставацца ў руках саюзнікаў.

У адзін з паўднёвых портаў Англіі прыбылі з Францыі тры шпітальныя судны, на борту якіх знаходзілася некалькі сотень раненых. 14 чалавек памерлі ў час пераезду.

ЛОНДАН, 27 мая. (ТАСС). У афіцыйным французскім камюніке аб ваенных дзеяннях, апублікаваным учора вечарам у Парыжы, гаворыцца: «У жорсткай барацьбе мы ўзмацнілі наша прафасоўванне на Сома. На паўночным фронце праціўніку, накіраўшаму за апошнія дні значныя сілы ў раёне Булонь, удаюся азадзіць горадам пасля жорсткай барацьбы, якая прадаўжалася на вуліцах».

ПАРЫЖ, 27 мая. (ТАСС). Агенства Гавае перадае камюніке, апублікаванае ў Парыжы сёння раніцай, у якім гаворыцца, што «праціўніку прадаўжае наступнаць, у прыватнасці, у раёне Менен (на поўнач ад Лія). Войскі саюзнікаў стрымліваюць яго прафасоўванне. Баі адрэзіваюцца вялікай жорсткасцю, прычым неспы ківаюць у бой войскі, не лічачыся з вельмізнымі стратамі. Ноччу ў раёне Валансэнь мы адступілі на падрыхтаваныя пазыцыі на раце Шэльва. Ва ўсходняй частцы фронту, на рэках Сома і Эн, не адбылося нічога істотнага».



Ператорым балоты ў квітнеючых калгасных палі і сенажаці!

НАСТУПЛЕННЕ НА БАЛОТЫ

ЛЮБАНЬ. (Спец. нар. «Звязды»). 24 мая на асушы балот працавала звыш 2.000 калгаснікаў. Назаўтра армія калгасных грабароў папоўнілася новымі бригадамі з адзінаццаці калгасаў, прыбыўшымі на балоты са сваёй паходнай кухні, інвентаром, ларком. Каля трох тысяч калгаснікаў працавала ў гэты дзень на пракладцы новых магістралей, калектарна-асушальныхкаў.

У паход за асушку і асваенне балот уключыліся калгаснікі суседніх раёнаў — Стара-Дарожскага, Глуцкага і Старобінскага. Яны сумесна з любанскімі калгаснікамі асушаюць агульны масіў, змагаюцца за павышэнне вады працягла, павялічваюць багачце сваёй сацыялістычнай радзімы.

Роўнямі, як спяна, калектары на сотні і тысячы метраў пацягнуліся на палескіх нізінах. Паміж імі — чорныя палоскі. Гэта больш дробныя каналы-асушальнікі. На санавах цячэ балотная вада ў Арэсу, Прыпяць, Дняпро.

Каля 1.500 гектараў тлустай, бялішчэстай глебы асушана ў раёне за першыя 5 дзён масавага разгортвання меліярацыйных работ. На многіх участках ужо сёння можна араць трактарамі.

За чорнымі буртамі — сотні калгасных грабароў. Стоячы на калена ў балоне, адліваюць вакуку гразь драўлянымі шуплямі, яны павольна ўгрызаюцца ў тэрфіяныя петы, пракаладаюць шлях да раённай магістралі. Гэта працуюць калгаснікі сельгасарцелі «Сталёны конь».

Высока на бугры — чырвоны пераходны сцяг. Яго заваявалі грабары калгаса «Сталёны конь» у сацыялістычным спаборніцтве з 5 калгасамі Турокскага сельгасарцелі.

У асобных калгасах работы арганізаваны так, каб ліквідаваць разрыў паміж асушай і асваеннем балот. Напрыклад, у калгасе «Чырвоная зорка» Талскага сельгасарцелі, вышлі на работу 237 чалавек. Частка калгаснікаў працуе на пракладцы асушальныхкаў, а частка — на раскарчэўні ўжо асушаных балот. Бригада ў савецкага Фамы Сліно, Алеся Супучына і Міхаіла Спінскага пазызе, выкідае ў сярэдзіна на чалавека па 30—35 кубаметраў глебы, што складае 3—3,5 нормы.

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё». Жанчыны намагаюцца пераўрадаваць нормы. Варвара Міхаленка выкінула 18 кубаметраў глебы, Назар Сіроткін — 20 кубаметраў. На сёнешні дзень — гэта рэкордная ў раёне выпрацоўка для жанчын.

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».



Калгас «Чырвоная зорка» (Лосевіцкі раён, Гомельская абласць) другі раз удзельнічаў на Усеагульнай сельгасаспадарчай выстаўцы. На адмысловы групе ўдзельнічалі: Зялена напрана: Е. К. Турчаніна, П. С. Пархоменка, М. С. Кавалёў, М. М. Прымак і Г. О. Грыбенка.

У БАРАЦЬБЕ ЗА ЎРАДНАЙ

Наша МТС залічана ўдзельнікам Усеагульнай сельгасаспадарчай выстаўцы. Уся работа МТС прадстаўлена на выстаўцы шырокім паказам. Уключыліся ў сацыялістычнае спаборніцтва, мы сустрэлі дзень адкрыцця XVII з'езду КП(б)У і выстаўку выкананнем плана веснавых трактарных работ. Да 20 мая ўзровень перавады на мяккае ворыва 5.011 гектараў — 109 проц. плана. Рабочая з'ява праведзена на плошчы 1.444 гектары; закончана каля 5.000 кілаграмаў гаручага. Асабліва вынічаліся бригады І. Майсена і С. Хванчэўскага на трактары «СТЗ-ПАТІ» узаралі 404 гектары, амаў узяў пераўрадаваны планавы заданне, і закончылі 1.738 кілаграмаў гаручага.

Працуюць на трактары «У-2» І. Варашэў і Ф. Маланюк узаралі 123 гектары пры планавым заданні — 72 гектары. Т. Селяцкі і М. Юлішчык добра асвоілі газавыя трактары, што дзень пераўрадавалі нормы. Гадавы план трактарных работ на МТС выканан на 29 проц.

Наш поспех абумоўлены любячымі рамонтам трактараў. Яшчэ з восні мы стварылі тры рамонтныя бригады — па пяці чалавек у кожнай. Бригады ўкамплектавалі лепшымі, найбольш вопытнымі трактарыстамі і бригадзірамі. На рамонт прымяняюцца так званыя, вузлавыя метады. Закрываюцца ён у тым, што двое рабочых рамонтуюць матары, другія двое — матары. Рамонтнікі былі адрэагаваны ўвагай і клопатамі. Не гледзячы на адсутнасць таканых станкоў у майстэрні (многія дэталі прыходзіліся вырабляць у асушаных зямель. Большая частка трактараў Васілевічскай МТС накіравана на пачыненне асушальныхкаў. Калгас «Чырвоная Ліпа» на тойкі што асвоіўшы фарфіянак засеў 35 гектараў проса, калгас «Чырвоныя Лукі», Чкалаўскага сельгасарцелі, — 40 гектараў аўса і проса. Усяго па раёну засеяна 500 гектараў асушаных балот.

У час абеззенага перапынку з калгаснікамі праводзіцца гутаркі на палітычныя тэмы, вывучаюцца рэспіры партыі і ўрада аб асушанні кармавой базы, аб асушанні балот, аб развіцці калгаснай жыллягадоўлі.

На 25 мая калгасам Васілевічскага раёна пракладзі 2 кілометры новых магістраляў, адрамантавалі 1 кілометр старых магістраляў, правялі паграбную колькасць калектарнаў, асушылі 1.166 гектараў балот, раскарчавалі 704 гектары хмызняк, пачыналі 240 гектараў наліны і адрамантавалі прапону асушальную сетку на плошчы ў 647 гектараў. Штурм балот у разгары.

Н. СУРНАЧОУ.

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

У Нежынскім сельгасарцелі за адзін дзень асушана 20 гектараў балот, праведзена 1050 метраў асушальныхкаў. На гэтым участку асабліва вынічаліся калгаснікі сельгасарцелі «Новае жыццё».

ХІМІЧНАЕ ПСАВАННЕ...

Быў канец сакавіка. Ласкавыя праменні сонца яшчэ намякалі, што вось-вось пойдзе ў астаўгу суровая зіма і настане той цудоўны час, аб якім у вядомай песні сеныцы гаворыцца:

«Восна стучыцца уж в окно  
И нежно шепчет: я пришла...»

А раз вясна ступаецца, трэба да яе рыхтавацца. Любілі пачаць шыць сабе дэзірсезонныя паліто, светлыя касцюмы, купіць плашчы, прыгожыя мадэльныя абутак...

Рыхтаваўся да вясны і Сяргей Патрыч. Ён рыхтаваў паліто і ўсё вясеннюе вопратку — аднаў у хімічнаму чыстку свой добры бастонавы касцюм, перафарбавань гуваты плашч.

У міскай арцелі «Беларусь» яго вельмі вельмі сустралі, прынялі абдзеве робы і зашпунілі, што заказ будзе выканана чора і ў тэрмін.

У які тэрмін? — зашпуніўся Сяргей Патрыч.

— Як вам скажаць. Каб вас не падвесці, зашпуніце праз месяц, — з спакойнай усмешкай адказаў прыемчыца Трашчына.

Добры настрой заказчыка адразу паказаўся.

— Цэлы месяц! За гэты-ж час можна горы перавярнуць, вакоя свету аб'ездзіць, горада пабудаваць...

— Вы не з'яўляецеся, таварыш, месяц — не такі ўжо вялікі тэрмін, уагалоўна-ўсяго 30 дзён. А што можна паспеець за гэты час? Апоў пляму вывесці. Ды апрача ўсяго таго вам сяміццаць? Вам, сагоўна, каб было да свята. А ў гэтым можа быць упэўнены.

Заказчык некалькі супакоўся. Даваты прыемчыцы былі перакананымі. Сапраўды, да свята будзе — чаго-ж яшчэ? Шлі лі... Вясна даўно ўступіла ў свае правы. Сонца прыгрывала ўсё мякчэй і мякчэй. Горал прыхарашаваўся, апраўдана ў святлонае ўраванне. Да першага мая аставаўся некалькі дзён.

Апоўны ранаў Сяргей Патрыч вярнуў квітненьне арцелі і ўбачыў — прапаноў месца. Трэба забраць касцюм і плашч. На тэры прыемчыцы была та-ж светлыя усмешка. І я паказалася Сяргею Патрычу, нават святлейшая, чым месяц назад. Што ні гаварыць — вясна. Ён прадзвінуў квітненьне.

— Кагі вы адзі? 29 сакавіка? Наўраці тагова. Веліце, заказчык можа, усе да свята спытаюцца.

— Але-ж вы самі мяне зашпунілі, што праз месяц будзе. Як-жа так?

— Зашпуніла? Матчыма. Але пры чым тут я? Хіба я сама фарбу?.. Давіце, усё-ж папухаю. Можна вам пашчыне.

Сяргей Патрыч сапраўды пашанцаваў. Пасля доўгіх пошукаў прыемчыца паказала перад ім касцюм і плашч.

— Вось бачыце, я вам казала, што да свята будзе, не трэба хвалавацца. Калі ласка, атрымаўце.

Завоўна Сяргей Патрыч пакытаваў прыемчыцу і стаў разглядаць касцюм. Наступна яно твар станаўся ўсё больш зморчым.

— Што вы зрабілі з майм касцюмам? —

УРОКИ ПЕРШЫХ ДЗЁН ІСПЫТАЎ

СМАЛЯВІЧЫ. (Спец. нар. «Звязды»). У жыцці школы наступіў самы напружаны і адказны перыяд — правяральныя іспыткі. Яны з'яўляюцца сур'ёзнай праверкай работы настаўніка за вучэбны год.

Пачатак іспытаў у некаторых школах раёна не могуць парадаваць сваімі вынікамі. Па раёну не дапушчаюцца да іспытаў некалькі сот вучняў. Толькі на адной Паліскай школе на другі год пакаліта 66 чалавек з ліку 544 ў III класе «а» гэтай школы з 31 вучня на другі год пакаліта 10 чалавек. У I-й Смалявічскай сярэдняй школе налічваецца звыш 60 вучняў. У Прыпяцкай сярэдняй школе ліку другогінаўніка складала 40 проц. усіх вучняў.

Сама арганізацыя іспытаў у многіх школах гаворыцца аб непадрыхтаванасці да іх. Напрыклад, у Паліскай школе ў першы дзень іспыты пачаліся са значным спазненнем; па пісьмовыя работы па арыфметыцы ў пятых класах не з'явілася 4 чалавекі; 6 вучняў спазніліся на гадзіну на іспыты па географіі. У забуджанае вучняў прышлі расклад іспытаў. Па раскладу значна, што два пятыя класы адначасова выконваюць пісьмовыя работы, прытым у розных пакоях, а правозіць іх павінен быў адзін настаўнік.

Не арганізавана і апытанне вучняў. У дзевятым класе білеты на географію падрыхтаваны нехайна; многа неаруцных мыслю, закрасленыя фразы, скарачэнні. Напісанне ў білетах пытанні не ахвільі ўсіх вучэбнай праграмы. Напрыклад, няма ні аднаго пытання аб дунайскіх краінах, Іраку, Іране і Іспаніі, у той час, як гэтыя матэрыялы вывучаюцца на працягу вучэбнага года. Вучні неадсканала разабрацца ў географічнай карце. Многія нават не ведаюць месцазнаходжанне асобных каіталістычных дзяржаў.

Асноўным недахопам адказаў вучняў з'яўляецца прымітыўнасць, паверховнасць ізажэныя вучэбнага матэрыялу; пшўнжэнне самастойна, сваімі словамі вусна і асабліва на пісьме перадаць лагічна закончаную мысьль.

Аналітычнае становішча назіраецца і ў I-й Смалявічскай сярэдняй школе. Тут, як і ў Паліскай школе, нізкае агульнае развіццё вучняў, асабліва дрэнна а культурнай мовы. Вялікая частка вучняў 10-га класа, характарызуецца таго або ільшга герою літаратурынага твора ці якую шэўную з'яву прыроды, дапускаюць многа недакладнасцей, скажаюць словы, нагараджаюць сказы неадпаведнымі, пачатковымі словамі. Вучань Ганіман, які лічыцца ў школе добра падрыхтаваным, дапускаў такія выразы: «Влі ачыце Ільіа Артанова...»

Пытанні ў білетах некаторых настаўнікаў пабудаваны неспешна. У білетах для вучняў сьмьх класаў па беларускай мове і літаратуры сустракаюцца многа граматычных памылак, асобныя словы напісаны па-руску беларускай арфаграфіяй.

Усё гэта — вынік несур'ёзнага палыходу да правядзення правяральных іспытаў з боку асобных настаўнікаў, кіраўнікоў школах, паказанні таго, што на працягу вучэбнага года ў некаторых школах не вялася настольнайва барацьба за глыбокае асваенне вучэбнага матэрыялу.

А. МІНЬКОУ.

«Бібліятэка стаханайскага вопыту»

Дзяржаўнае выдасцьва пры СНК БССР выдае «Бібліятэку стаханайскага вопыту» з 12 кніг, у якіх паказваюцца выдатныя справы стаханайцаў калгасных і саўгасных палёў рэспублікі, асвятляюцца Усеагульнай сельгасаспадарчай выстаўцы, пабудушы высокіх сталініскай узрадаў. У ліку кніг — «Артаўніка стаханайцаў — перадаўнікаў ільшаводства ў БССР», «За стаханайскай ўрадаў будыня», «Вопыт перадаўнікаў калгасна ільшаводства», «Ільшаводная ферма арганізаванага саўгаса «Крынікі» і інш. Некялькі кніг выданы з друку ў чэрвені.

„ДЖАНГАР“ — КАЛМЫЦКІ НАЦЫЯНАЛЬНЫ ЭПАС

Вядомы калмыцкі нацыянальны эпас «Джангар» складзена з дванаціці песень. Кожная песня мае свой самастойны сюжэт. У іх расказваюцца аб подвигах Джангара і яго шматлікіх багатыроў, ерод якіх вызаліюцца дванаццаць гадоўных — Хангор па прызванню «Алы леў», мудры Алтан Цэжым, Мініган — пясар і заагаўст, важажуркі Савар і іншыя.

У кожнай песні расказваюцца эпізоды барацьбы калмыцкага народа за сваё нацыянальнае іванаванне. Часам народная фантазія наае ворагам калмыцкага народа аблічча фантастычных страшылаў — могогаловых мангасаў або нячыстых шумасаў.

Джангар пакінуў аднойчы дзяржаву сваю — Бумбу-краіну. Багатыры яго раз'ехаліся па сваіх уззлах. Чуткі аб багатырах у царстве Джангара дайшлі да мотага хана шумасаў Шара Гюргю. Ён парашуў скараціць сярнячому выпад і палінаракаваць сабе Бумбу-краіну. Шара Гюргю нааў па Бумбу, разаруў яе, спянуў палат Джангара, прагнаў насельніцтва. Хангор першы ўстаў на абарону радзімы. Але ён пацярпеў паражэнне. Пакуты Хангора сімвалізуюць пакуты пры гняненнага народа: кожны суткі яго білічюць штыктай азінаццаць тысяч раз, кожны суткі яго сьвірваюць папаўналі стужка азінаццаць тысяч раз. Пал капел Шара Гюргю загадаў кінуць Хангора ў пекла.

«В ніжнюю бездну седьмью бросьте его. В жаркое море, где сварятся кости его! И стерегите семьдесят лет — повелею. Да никогда не вернется на свет — повелею.»

У Джангара ў час яго вандроўняў нарадзіўся сын Шаўшур. Да Джангара залезаць весткі аб нішчэньні роднай краіны. Джангар спусціўся ў пекла, каб вызваліць Хангора, а сын яго багатыр Шаўшур паскакаў па бацькавым кні Алаан-аде да роллага народа. Народ Бумбы верыў у Джангара, як у свайго абавіцеля.

«В рабстве томилась в единой надежде мы: Джангар прибудет, Джангар освободит. В заживем на воле, как жили прежде мы.»

# Зводна Наркамзема БССР

## аб ходзе веснавой сябы ў калгасах па раёнах рэспублікі на 25 мая 1940 г.

(у працэнтах да плана).

Обласці і раёны	У тым ліку									
	Усеаграрна-машынабудавальніцкіх траў	Будыбы	Канянеў	Гародніцкіх культур	Кармавых культур	Кормовых культур і сіласу	Апшаравадчых траў	Шляхавых культур і сіласу	Іншых культур і сіласу	Іншых культур і сіласу
Віцебская обл.	97,8	93,6	48,9	75,7	52,6	51,1	71,3			
Аршанскі	100,1	95,7	47,3	84,3	74,0	69,3	78,8			
Асецкі	99,7	94,6	—	73,3	72,0	43,5	62,0			
Вагушэўскі	98,6	94,5	88,7	83,0	75,2	47,2	77,7			
Беланавіцкі	95,0	86,1	40,0	41,0	11,4	26,0	68,3			
Ветрынскі	100,5	97,8	52,0	66,0	54,0	71,8	68,0			
Віцебскі	94,9	93,0	32,0	72,0	54,4	46,7	63,1			
Гарадоцкі	98,6	79,8	13,3	56,3	35,0	37,5	63,9			
Дрысенскі	99,3	95,6	15,0	58,9	41,9	59,8	66,3			
Дубровенскі	90,3	87,3	2,7	64,1	28,6	18,1	52,3			
Лельчыцкі	100,0	98,6	40,0	69,6	90,9	88,1	73,8			
Лясненскі	94,2	77,3	18,3	47,0	27,3	30,5	66,0			
Мухаўскі	94,6	77,8	45,0	112,5	42,9	43,5	59,0			
Позанскі	96,0	99,7	30,0	41,5	18,0	55,9	65,4			
Расонскі	100,0	100,4	50,0	163,3	58,2	30,4	68,7			
Сенненскі	99,7	96,4	55,3	102,5	25,8	52,0	80,4			
Сіротніцкі	95,4	93,5	25,0	130,0	92,8	35,7	63,1			
Сурожскі	101,0	94,7	36,7	105,0	42,0	40,4	97,9			
Талачынскі	100,7	100,2	67,8	65,6	60,8	73,7	89,7			
Ушачскі	101,1	101,3	85,0	150,0	100,4	77,5	93,4			
Чашніцкі	100,1	98,8	62,1	101,3	63,3	81,4	66,4			
Гомельская обл.	79,3	93,7	8,3	66,4	24,6	52,3	72,0			
Будапашаўскі	73,6	75,9	11,2	87,7	42,1	67,4	61,0			
Веткаўскі	86,6	98,1	33,0	71,4	19,3	81,0	73,1			
Гомельскі	74,4	96,4	11,3	61,0	42,2	51,3	68,8			
Добрушскі	78,3	95,3	8,0	58,0	15,4	66,4	80,0			
Жлобінскі	79,8	97,0	3,0	58,8	29,0	22,5	69,8			
Журавінскі	94,4	98,6	9,8	86,3	48,6	60,3	86,2			
Кастрычніцкі	75,3	96,5	—	62,0	5,1	44,8	56,2			
Козельскі	73,7	94,9	23,4	56,5	29,7	42,5	73,6			
Крычаўскі	78,1	88,0	1,8	57,5	11,0	43,1	63,4			
Рэчыцкі	81,9	93,0	18,2	75,7	6,1	61,0	64,4			
Сячынскі	72,6	88,3	2,0	52,0	9,3	105,4	56,3			
Уваравінскі	77,6	94,3	6,0	69,1	34,7	27,3	73,7			
Пераходскі	81,6	95,5	8,0	75,1	43,0	48,4	74,0			
Чарэцкі	82,7	98,2	—	56,9	20,9	77,1	96,9			
Старынінскі	78,1	98,3	8,1	83,0	8,4	16,3	56,0			
Магілёўская обл.	87,2	91,9	13,0	68,1	37,8	33,7	68,7			
Асіповіцкі	96,1	103,3	50,0	72,7	53,5	98,0	115,0			
Бабруйскі	91,6	100,1	34,7	84,9	46,5	41,1	88,5			
Бялыніцкі	100,2	100,2	43,2	120,0	58,0	36,6	43,2			
Варшаўскі	94,0	99,5	57,0	107,5	48,5	93,8	87,2			
Вярэньскі	83,0	89,3	4,3	61,5	40,8	34,9	57,4			
Выхаванскі	91,5	95,0	1,8	100,0	42,9	27,2	72,9			
Горакі	86,3	89,1	5,2	110,0	31,2	38,0	46,2			
Дрыбінскі	75,4	73,4	0,3	37,0	11,0	31,6	66,2			
Касцюковіцкі	89,0	96,4	53,7	94,7	74,7	66,8	84,5			
Кіраўскі	80,1	85,1	5,5	83,8	23,0	14,0	65,4			
Клімавіцкі	95,2	100,3	23,1	100,0	49,0	22,2	71,0			
Клязьмінскі	89,9	83,7	20,3	77,5	68,7	72,8	87,5			
Крычаўскі	79,5	90,8	—	73,3	27,5	17,3	63,8			
Магілёўскі	93,6	95,9	14,9	60,0	13,7	60,9	51,4			
Менскі	90,3	92,1	14,9	40,0	47,0	34,1	90,0			
Прайольскі	70,3	96,0	—	92,5	21,7	24,2	56,8			
Хойніцкі	79,2	93,8	—	85,0	59,7	32,1	51,3			
Чарняўскі	85,0	92,9	1,8	50,0	37,5	21,2	60,2			
Чырвоначкаўскі	69,2	87,0	—	110,0	36,0	23,3	56,4			
Шклоўскі	84,8	105,6	—	100,0	25,0	38,3	42,4			
Мінская обл.	98,4	80,3	25,4	41,9	24,9	22,6	73,3			
Барысаўскі	100,0	99,6	70,1	77,6	61,6	81,9	76,6			
Берасцейскі	100,0	98,3	37,8	76,2	31,7	50,2	58,8			
Вялейскі	102,2	99,9	78,8	117,5	91,7	42,9	79,8			
Грэцкі	100,9	101,1	94,4	85,0	80,8	93,1	90,4			
Заславскі	100,0	100,3	92,7	75,0	55,7	80,3	68,3			
Копыльскі	100,1	100,3	97,0	67,3	78,2	94,0	93,2			
Крыўскі	98,7	98,0	60,0	97,5	29,3	28,6	53,2			
Лагойскі	100,0	100,0	56,9	74,0	64,1	93,3	74,7			
Лядзінскі	97,7	99,0	33,8	30,0	67,3	68,0	69,3			
Міяскі	100,0	99,9	100,0	73,4	60,2	79,8	87,6			
Паліцкі	100,2	95,3	100,0	100,0	88,2	92,0	51,2			
Пухавіцкі	100,5	100,0	100,0	100,0	107,1	104,9	—			
Слуцкі	100,6	100,5	100,0	100,0	73,2	126,7	94,9			
Смаленскі	100,1	98,0	100,4	62,3	54,4	46,5	64,5			
Рудзінскі	100,2	100,4	63,2	88,0	50,0	88,2	64,4			
Старарадоўскі	100,0	100,0	88,8	51,0	80,0	62,9	90,7			
Старобінскі	100,4	102,9	102,8	99,4	41,4	61,3	97,3			
Удзельскі	99,7	102,1	40,0	88,0	30,0	23,2	75,6			
Халопеніцкі	96,3	91,8	54,7	40,0	7,3	18,2	62,9			
Чэрвеньскі	100,2	100,4	94,4	70,0	55,0	55,3	65,9			
Чырвоначкаўскі	103,5	102,3	100,0	106,7	100,7	102,0	96,7			
Дзяржынскі	100,2	100,0	11,8	53,3	55,8	161,5	74,9			
Палеская обл.	77,4	99,1	57,2	67,4	36,8	59,7	70,6			
Брагінскі	90,3	100,2	85,0	125,8	81,0	115,7	86,6			
Васільевіцкі	83,7	100,0	21,2	51,7	22,5	13,0	41,8			
Глуцкі	79,2	96,1	46,5	66,7	8,3	98,3	64,8			
Лядзінскі	71,7	99,0	52,4	75,0	29,1	25,0	52,9			
Ельскі	71,8	98,7	81,7	36,3	42,2	41,2	85,7			
Жыткавіцкі	87,4	104,3	99,4	48,3	24,3	56,5	63,5			
Камяніцкі	71,7	97,4	33,2	64,3	34,6	79,0	44,2			
Калатвіцкі	79,1	102,4	87,3	71,7	20,0	78,0	86,9			
Лельчыцкі	64,6	100,0	59,5	50,0	21,1	33,5	70,3			
Мазырскі	73,8	94,9	46,0	62,5	15,3	18,7	62,7			
Нараўлянскі	69,4	100,2	90,0	80,0	63,3	55,0	61,4			
Парыцкі	71,7	96,8	24,0	66,1	36,7	48,3	65,0			
Петрыкаўскі	78,3	100,0	91,0	50,0	41,1	56,0	89,6			
Турэцкі	95,3	100,4	85,2	77,5	38,9	180,0	93,8			
Хойніцкі	82,6	93,4	29,7	90,0	45,8	65,0	74,6			
Валінкавіцкі	72,2	102,3	60,7	62,4	43,0	42,4	68,0			
Акіраўскі	78,1	106,5	63,7	76,0	8,8	32,3	74,4			
УСЯГО па БССР	90,6	95,2	36,0	71,3	44,6	51,8	71,9			
Было на 20/IV-40 г.	85,1	85,7	22,1	56,3	33,2	44,3	69,1			

УВАГА: па Лельчыцкаму раёну — даныя на 20/IV г. СПРАВДЗІЧА-ЗНАНАМІЧНЫ АДДЕЛ НКЗБ.

### Тармоззяць асушку балот

У 1939 годзе калгасы Старарадоўскага раёна правялі вялікую работу па асушцы балот. Усяго было асушана 1.025 гектараў. Асноўныя работы па асушцы тарфянік і паліны былі выкананы Палажыцкай і Старарадоўскай машына-трактарнамі станцыямі. Аднак МТС не справіліся з паставленай перад імі задачай. Палажыцкая МТС не заахвочыла ні аднаго гектара тарфяніка ў калгасе «Ударнік», «Большык» і «Чырвоны фронт», дзе трэба было ўзарваць 250 гектараў. Гэта плошча, запланаваная пад пасев кармавых культур, асталася неўзаранай і ў 1940 годзе.

Паліны малюк нагнае і ў калгасе зоны Старарадоўскага МТС. У мінулы год МТС не выканала план забявага ворыва і сёлета сарвала план веснавога ворыва асушаных балот. У калгасе «Шлях Ільіча», «Варацкі», «Чырвоная Беларусь», імя Тальмана і ў іншых асталіся неасвоенымі 775 гектараў тарфяніка, запланаванага пад пасев кармавых культур. У МТС нават не паліналіся свечасова аб рамоне лугабалотнага інвентара. Канавая каналь і кустары з мінулага года валяюцца на дварэ МТС, а балотныя плугі — у калгасе «Расвет пераможца». Раёны меляртар НІР'Л'ЧЫН.

### ДАХОДЫ АД МАЛІНЫ

Яшчэ ў 1933 г. у калгасе імя Сталіна, Магілёўскага раёна, пасадзілі 5,5 гектара маліны. Праз некалькі год калгас стаў атрымліваць багаты ўраджай. У 1939 годзе быў выданы ўраджай. Калгаснікі сабралі 27 тон маліны, за якую атрымалі 79.600 рублёў прыбытку.

Плантацыя пад названнем маліны пашырылі да 9,5 гектара. За малінай уваж час заглядае звані Пятра Спінанава. За высокую ўраджай Галоўнастаўком заахвочвае т. Спінанава экспанентам Усеаграрна-машынабудавальніцкага ўстанова. В. АУСЯНСКІ.

# ВАЙНА ў ЗАХОДНЯЙ Еўропе

## ДЗЁННІК ВАЕННЫХ ДЗЕЙНЯЎ 26 МАЯ

На ўсёх участках фронту ў Бельгіі і ў Паўночнай Францыі 25 мая назіралася вялікая актыўнасць саюзнікаў, якія імкнуліся ліквідаваць нямецкі прыступ у даліне ракі Сомы і не дапусціць поўнага акружэння сваёй паўночнай групы. Галоўныя баі адбываліся ў паўночных Французскіх правінцыях, у Фландрыі і Артуа. У сектары паміж Арсам і Ам'енам найбольш упорныя баі мелі месца вакол горада Сент-Омер. У гэтым раёне германскія войскі ўдалося заняць выгяднае пазіцыі на ўзвышшы Вімі, якія пашуюць над акружачай мясцовасцю. Аднак, на сывяржэнне саюзнікаў, Французам удалося прыпыніць далейшае наступленне германскіх войск у гэтым раёне.

У Бельгіі германскія войскі на працягу 25 мая прадаўжалі фарсіраваць раку Ліс і з гэтай мэтай неаднаразова атакавалі пазіцыі саюзнікаў у раёне па захад ад Буртра. Германскія войскі таксама прадаўжалі развіваць наступ у прыбражых раёнах Па-дэ-Кале і Іа-Манша. Гэтыя дзеянні маюць вялікае значэнне, бо яны ставяць пад непазваротную пагрозу германскага ўтаржэння паўднёва і паўднёва-ўсходняй часткі Англіі. Аднак, таго акружэння паўночнай групы войск саюзнікаў не можа лічыцца поўным пакуль у саюзнікаў будзе магчымасць пасылаць падмацаванні марскім шляхам праз парты Іа-Манша і Па-дэ-Кале. Дзеянні непазваротна на ўзбражэнні.

### Надзвычайныя мерапрыемствы ў Англіі

ЛОНДАН, 26 мая. (ТАСС). Прыняцце закона, прадастаўляючага надзвычайныя паўнамоцтвы ўраду, з'явілася пачаткам шырокай мобілізацыі рэсурсаў краіны і ўзмацнення ваенных мерапрыемстваў. 23 мая каралём быў падпісан указ, які дае права ўраду ўсталяваць кантроль над усімі ўстановамі, мабілізаваць і размяркоўваць рабочую сілу. Указамі план павялічэння звышчым вугалю ўжо амаль поўнасю распрацаванай і прадуцьленай павялічэнне ліку рабочых вугалёвых прамысловасці на 50 тысяч чалавек. Апрача таго, на ўгольнай прамысловасці будзе павялічана рабочы дзень. Закінутыя шахты будуць зноў адкрыты.

### Ваенныя падрыхтаванні Італіі

НЬЮ-ЁРК, 27 мая. (ТАСС). Як паведамляе агенства Асоцыятыд Праес, Мусаліні раіўся з начальнікам штаба і іншымі асобамі вышэйшага камандавання састава італьянскай арміі. Мусаліні, указвае агенства, аддаў распараджэнне аб павялічэнні выпуску артылерыйскіх гармат на італьянскіх ваенных заводах. З 1 чэрвеня з мэтай эканоміі гаручага спыняецца рух аўтамабіляў, належачых грамадзянскім асобам.

### ВІЗІТ РЭЙНО ў ЛОНДАН

ЛОНДАН, 27 мая. (ТАСС). Агенства Рэйтар паведамляе, што французскі прам'ер-міністр Рэйно наведаў учора Лондан, дзе ён раіўся з Чэрчылем. Вечарам Рэйно вярнуўся ў Парыж.

### ПАВЕДАМЛЕННЕ «ПАЛІТІКЕН»

КАПЕНГАГЕН, 27 мая. (ТАСС). Учора газета «Паліткен» у карэспандэнцый, атрыманай праз Скандынаўскае тэлеграфнае бюро, паведамляла пра чуткі аб самагубстве Гамелена.